

План работы бібліятэк ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на красавік 2021 г.

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе прымуць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;
2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;
3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;
4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;
5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;
6. Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;
7. Бібліятэчная акцыя ВООК-LOOK “Книжный драйв”;

Да дня яднання народаў Беларусі і Расіі (2 красавіка) у філіялах ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” будуць аформлены тэматычныя паліцы.

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Святло паэзіі Максіма Багдановіча” (раённы бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанні, красавік
- “Надзеянасць у партнёрстве” (да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі) – тэматычная паліца, 02.04
- “Здоровым быть – век долгий жить” – выстава-рэкамендацыя, 07.04
- “Чернобыль. Боль. Жизнь” (да 35-годдзя з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС) – электронная прэзентацыя, 26.04
- “Целебные растения вокруг нас” (работа бібліюбуса) – выстава-рэцэпт, 28.04

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача

- “Тот, кто любит читать” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – прэзентацыя, 01.04
- “Весна идёт! Весне дорогу!” – падарожжа з кнігай (анлайн), 15.04
- “Сярэбраная табакерка” (да 135-годдзя з дня нараджэння З.Бядулі) – літаратурны дыліжанс (анлайн), 23.04
- “Затейники и фантазёры” – урок гумару па творах М.Носава (анлайн), 26.04

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”

- “Па старонках цікавай кніжкі” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – пазнавальная вандроўка, 02.04
- “Улыбайся! Закаляйся!” – урок здароўя, 07.04
- “Трагедыя лёсаў” (да 35-годдзя з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС) – віртуальнае падарожжа, 27.04
- “Чытаць, ведаць, помніць” – анлайн-водгук, 29.04

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”

- “Знаем ли мы первые книжки внуков” (аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – літаратурная віктарына, 01.04
- “Дзве сястры: Беларусь і Расія” (да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі) – гісторыка-прававая гадзіна, 02.04
- “Па жыцці разам” (да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі) – выстава-інфармацыя, 02.04
- “Гэты цуд завецца кніга” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульня-конкурс, 03.04
- “В каждой книге свой секрет и ненужной книги нет” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – віктарына, 04.04
- “Подросток. Стыль жизни здоровый” (да Сусветнага дня здароўя) – інфармацыйная гадзіна, 07.04
- “Таланты роднай зямлі: Урбановіч Павел Паўлавіч” (краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”) – інфарміна, 21.04
- “Чарнобыль баліць, папярэджвае, вучыць” (да Дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС) – урок гісторыі, 24.04
- “Маладыя таланты роднай зямлі: Мандзік Вераніка Аляксандраўна” (краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”) – пазнавальная гадзіна, 29.04

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Карандаш пришёл с друзьями, поиграйте дети с нами” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – конкурс малюнкаў, 03.04
- “Пасху встречаем” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”) – пасхальны вечар, 30.04

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “Еўфрасіння Полацкая і яе жыццёвы шлях” – праваслаўная гадзіна, 03.04
- “Я здароўе берагу – сам сабе дапамагу” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”) – гадзіна парад, 17.04

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- С.Кадашников “Летела с фронта похоронка” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанні, 10.04
- “Символы Беларуси – вехи истории” (да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі) – гістарычны вернісаж, 15.04
- “Родина в объективе фотоаппарата” – фотавыстава, 27.04

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “А ці не паехаць нам у госці?” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная вандроўка, 02.04
- “Талант, адданы дзецям” (Тыдзень дзіцячай кнігі, да 115-год-дзя з дня нараджэння А.Барто) – гучныя чытанні, 03.04

- “Лекавыя травы вакол нас” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”) – гадзіна здароўя, 07.04

- “Чарнобыль: урокі гісторыі” (да 35-годдзя з Дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС, аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – урок экалогіі, 24.04

- “Жах вайны ў творах Барыса Сачанкі” (да 85-годдзя з дня нараджэння Б.Сачанкі) – літаратурная гадзіна, 30.04

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “М.В. Біч – вядомы ў Беларусі гісторык” (краязнаўчы анлайн-праект “Родам з нашай зямлі”) – інфарміна, 09.04

- “Рукам работа – себе радость” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”) – майстар-клас па пляценню, 11.04

- “Паэт старой Беларусі” (да 135-годдзя з дня нараджэння З.Бядулі, бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанні, 15.04

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “И снова к нам весна пришла” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – чытанне вершаў, 04.04

- У.Карызна “Наша Беларусь” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 17.04

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Журналы-волшебники” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – вандроўка па дзіцячых часопісах, 01.04

- А.Бадак “Як рассмяшыць папугая” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – анлайн-водгук, 01.04

- “Приглашаем в сказку” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная віктарына, 02.04

- “Здоровье – мудрых гонорар” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) калейдаскоп карысных саветаў, 11.04

- “Чорная быль” (да 35-годдзя з Дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС) – анлайн-чытанні, 18.04

- “Святыні роднага краю” (краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”) – слайд-прагляд, 23.04

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”

- “Пра ўсё на свеце пазнаем ў бібліятэцы” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – квіз, 02.04

- “Працягні жыццё кнізе” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – акцыя, 04.04

- “Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – свята сямейнага чытання, 14.04

- “Традиции хранить и умножать” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – выстава творчых работ, 15.04

- “Прафілактыка алкагалізму, табакакурэння, наркаманіі” – тэматычная экспазіцыя кніг, 21.04

- “Здарова жывіць – ЗДОРОВО” – прафілактычная гутарка, 24.04

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”

- “Мир сказочных чудес” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная гульня, 03.04

- “Обо всем на свете в журнале и газете” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – прэс-інфармацыя, 04.04

- “Сярэбраная табакерка” (віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”, да 135-годдзя з дня нараджэння З.Бядулі) – гучнае чытанне, 23.04

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Легенды і паданні: адкуль паходзіць назва в.Стральцы” (краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”) – віртуальная краязнаўчая інфармацыя, 10.04

- “Душы і рук захапленне” (раённая бібліятэчная праграма “В гармоніі с возрастом”, аматарская аб’яднанне “Сустрэчы”) – сустрэча з самабытнай мастачкай Нінай Шніп, 14.04

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “У нас единая планета, у нас единая семья” (да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі) – урок гісторыі, 02.04

“Чудо ручки – чудо штучки” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”) – работа з паперай, 25.04

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Кніжныя сакрэты шукаюць дзеці” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурны рэбус, 02.04

- “Галоўны закон краіны” – слайд-гутарка, 09.04

- “Моваю сэрца” (віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”, да 135-годдзя з дня нараджэння З.Бядулі) – літаратурны партрэт, 23.04

- “Встречаем светлую Пасху!” (аматарская аб’яднанне “Сердца, открытые добру”) – вечар-сустрэча, 24.04

У сувязі са складанай эпідэміялагічнай сітуацыяй, выкліканай каронавірусам 2019-nCoV, большасць масавых мерапрыемстваў у бібліятэках перайшлі ў фармат анлайн. Пры паляпшэнні сітуацыі масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках будуць праведзены ў аднаведнасці з гадавым планам.

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах